

СВЯТА ДУХОЎНАЙ СПАДЧЫНЫ

Удзельнікам
XVII Нацыянальнага
фэстывалю беларускай
песні і пазэіі

Паважаныя сябры!

Сардэчна віншую вас з
адкрыццём XVII Нацыяналь-
нага фэстывалю беларускай
песні і пазэіі.

За гады існавання фес-
тываль стаў яскравай па-
дзейяй у культурным жыцці
рэспублікі. Традыцыйна ён
садзейнічае ўзбагачэнню
духоўнай спадчыны нашых
прodkaў, папулярызацыі
роднага паэтычнага слова,
захаванню найлепшых да-
сягненняў музычнага мас-
тацтва краіны.

Праграма сёлетняга свя-
та, прысвечаная 135-годдзю
з дня нараджэння вялікіх
песняроў Беларусі Янкі Ку-
палы і Якуба Коласа, надае
запланаваным мерапрыем-
ствам асабліва высокае гу-
чанне.

Упэўнены, што гэты твор-
чы форум зноў адкрые ціка-
выя праекты і новыя імёны,
паспрыяе прафесійнаму
росту маладых талентаў.

Жадаю ўсім удзельнікам
фэстывалю натхнення, а яго
гасцям — прыемных ура-
жанняў і цёплых сустрэч!

Прэзідэнт
Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА

ЦЫТАТА ДНЯ



Вячаслаў ШЫЛА,
намеснік міністра аховы
здароўя:

«Колькасць замежных грамадзян,
якія атрымалі медыцынскія
паслугі ў Беларусі, з 2010-га
да 2016 года вырасла ў 1,5 раза.
Напрыклад, экспарт медыцынскіх
паслуг праз усе каналы рэалізацыі
ў 2016 годзе па Вялікабрытаніі
вырас у 3,4 раза, па Аўстраліі —
у 8,7 раза, ЗША — амаль
у 3 разы... У першым квартале
2017 года медыцынскія паслугі
ў Беларусі атрымалі прадстаўнікі
98 краін. У нас павялічыўся
ў 2 разы экспарт у Літву,
Грузію, Польшчу, актыўна расце
экспарт у Аўстралію. Сярод
пацыентаў, якія атрымалі
медыцынскую дапамогу ў нас,
адзначаны грамадзяне 128 краін
свету. У арганізацыях сістэмы
Міністэрства аховы здароўя
за 2016 год медыцынскія паслугі
атрымалі больш за 150 тысяч
замежных грамадзян».

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 02.06.2017 г.

Долар ЗША		1,8635 ▼
Еўра		2,0924 ▲
Рас. руб.		0,0329 ■
Укр. грыўня		0,0709 ■

ISSN 1990 - 763X



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

ЗВЯЗДА

2

ЧЭРВЕНЯ 2017 г.

ПЯТНІЦА

№103 (28467)

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



Рыбацкі стаж бабулі Надзеі

На Браслаўскіх азёрах,
а менавіта ў вёсцы Слабодка,
можна сустрэць незвычайнага
рыбака — Надзею ГУДЗЕЛЬ.
Ад летняй сядзібы Надзеі
Фядосаўны возера —
праз дарогу, і ў кожную вольную
хвіліну васьмідзесяціпяцігадова
жанчына ідзе на рыбацкі масток.



Фота Анатоля КІСЕЛЮКА

■ Нясумнае лета

ДА ЗАЕЗДУ ГАТОВЫ!

Як дзіцячыя лагеры рыхтуюцца да сезона?

Тры кашулі, пяць пар шкарпэтак і ўбор для дыскатэкі. Вось далёка не поўны спіс таго, што дзіцяці абавязкова трэба ўзяць з сабой у лагер. Больш за 350 тысяч школьнікаў адпачнуць гэтым летам у аздараўленчых лагерах. Як там рыхтуюцца да заезду? Мы наведаліся ў лагер «Гарызонт», дзе ўжо ў панядзелак чакаюць першую змену.

СТАР. 4



■ Спецыяльны рэпартаж

На танку Перамогі — нашчадак пераможцы

Карэспандэнты «Звязды» на свае вочы ўбачылі,
як рыхтуюцца да ваеннага парада, што адбудзецца
ў Мінску на Дзень Незалежнасці



Фота Сяргея НІКАНОВІЧА

На аэрадроме «Ліпкі» рэпеціруюць толькі баявыя машыны. Знешне яны яшчэ не «ў форме»: тэхніку пафарбуюць напярэдадні свята. Ва ўсім астатнім — што датычыцца зладжанасці парадных разлікаў, вытрымлівання дыстанцыі і хуткасці руху, а таксама выраўноўвання ў адну лінію — «жалезныя коні», а таксама іх «вершнікі» гатовы да галоўнай урачыстасці года. Засталіся толькі штрыхі...

Па традыцыі адкрые механізаваную калону танк Перамогі — легендарны Т-34-85, які 3 ліпеня 1944 года пад камандаваннем гвардыі малодшага лейтэнанта Дзмітрыя Фролікава першым уварваўся ў беларускую сталіцу.

СТАР. 4



**ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА,
5 разоў на тыдзень!**

Ідзе падпіска на «Звязду» на III квартал і II паўгоддзе 2017 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!